



ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Падпіска — 2007

...Блакiтным морам лён.
I васьлiкi у жыцце.
У працы спор i плён...
А ад чаго, скажыце?

Ды ладзiцца усё
i нам ва ўсім удача,
Што свецiць нам «Звязда»!
I не iначай!

Мiкалай ГАРБАЧОЎ, в. Сiнягорская, Сенненскi раён.

ПАВАЖАНЫЯ ЧЫТАЧЫ! ЗАКАНЧВАЕЦЦА ПАДПІСКА НА «ЗВЯЗДУ» НА II КВАРТАЛ 2007 ГОДА СПЯШАЙЦЕСЯ!

для індывідуальных падпісчыкаў	63850	7700 рублёў на месяц 23100 рублёў на квартал
для ветэранаў вайкай айчынай вайны і пенсіянераў	63145	7450 рублёў на месяц 22350 рублёў на квартал
для ведамасных падпісчыкаў	63858	11000 рублёў на месяц 33000 рублёў на квартал
ВЕДАМАСНАЯ ПАДПІСКА ДЛЯ ўстаноў Мiнiстэрства адукацыі, Мiнiстэрства культуры і Мiнiстэрства аховы здароўя	63239	10020 рублёў на месяц 30060 рублёў на квартал
	63850	6970 рублёў на месяц 20910 рублёў на квартал
ПАДПІСКА «ДА ЗАПАТРАБАВАННЯ» ПРАЗ «МiНГАРСАЮЗДРУК»	63145	6350 рублёў на месяц 19050 рублёў на квартал
	63858	7043 рублі на месяц 21129 рублёў на квартал

Акцыя «Звязды» працягваецца НА АДПАЧЫНАК — У БЕЛАРУСКІЯ СЕМ'І



Фота Анастасіі КЛЕШЧУКА

— Гэта мой сябар, — кажа Ваня ГУДАНАЎ «маці» дзіцячага дома Тамары Эндардаўне САУЧАНКА і паказвае на фатаграфію Алёшы БАНДАРОВІЧА ў «Звяздзе».

(Матэрыял чытайце на 2-й стар.)

Шлях газеты да чытача

22–23 сакавіка ў Мінску праходзіла Міжнародная канферэнцыя выдаўцоў і распаўсюджвальнікаў кніг і друкаваных СМІ «Друкаваны рынак Беларусі ў кантэксце краін СНД і Балты. Экспертныя ацэнкі і стратэгія поспеху».

Канферэнцыя арганізавана Саюзам выдаўцоў і распаўсюджвальнікаў Беларусі пры садзейнічанні Мiнiстэрства інфармацыі і Цэнтра сацыялагічных і палітычных даследаванняў Белдзяржуніверсітэта. У мерапрыемстве акрамя беларускіх прымаюць удзел прадстаўнікі Расіі, Літвы і Фінляндыі.

У прыватным міністр інфармацыі Беларусі Уладзімір Русакевіч выказаў спадзяванне, што «канферэнцыя стане добрай платформай кансалідацыі намаганняў прафесійнай садружнасці ў справе фарміравання цывілізаванага рынку друкаванай прадукцыі». Пры гэтым ён дадаў, што «інфармацыйнае поле нашай краіны адкрывае для добраахвотнага супрацоўніцтва». Паводле слоў першага намесніка міністра інфармацыі Ліліі Аніч, «друкаваны рынак краіны дынамічна развіваецца і ў добрым сэнсе слова адзначае стабільнасцю». Пры гэтым яна адзначыла, што Беларусь традыцыйна працуе ў агульным з Расіяй полі кнігавыдання, бо паліграфічныя магчымасці распушлілі ствараліся з разлікам на вялікі рынак Савецкага Саюза і сёння «значная доля нашых паліграфічных магчымасцяў задыягнавана на выкананне расійскіх выдавецкіх заказаў».

Паводле слоў намесніка міністра сувязі і інфарматызацыі Беларусі Ніны Гаўрылавай, сёння па падпісцы ў нашай краіне распаўсюджваецца больш за 800 беларускіх выданняў, каля 500 выданняў Украіны, 30 выданняў Малдовы, да 10 выданняў краін Балтыі. Акрамя таго, распаўсюджваецца некалькі тысяч выданняў Расіі.

Дзяржаўная сістэма распаўсюджвання друкаваных СМІ, як адзначыла Ніна Гаўрылава, выконвае сацыяльны стандарт, які патрабуе даступнасці да падпісчыка распушліўскай газеты ў дзень выхаду. «Гэта ўмова выконваецца на тэрыторыі ўсёй рэспублікі пяць разоў на тыдзень».

Сяргей КУЗНЯЦОЎ.

СВЕДКІ ПРАЎДЫ

Паводле сумеснай акцыі газеты «Звязда» і мемарыяльнага комплексу «Хатынь» адкрылася экспазіцыя «Нашчадкі вогненных вёсак» — у дзень 64-й гадавіны Хатынскай трагедыі

Хатынь — трагічны сімвал Беларусі, сведчанне нацысцкага генацыду супраць беларускага народа. Гэта яшчэ раз засведчылі людзі, якім цудам удалося вырвацца з вогнішча сваіх родных вёсак, спаленых разам з жыхарамі, — удзельнікі акцыі «Нашчадкі вогненных вёсак».

Сведкі Праўды. На жаль, ужо апошнія сведкі... Новая экспазіцыя адлюстроўвае этапы сумеснай акцыі, якія праходзілі 22 сакавіка і 22 чэрвеня 2006 года. Здымкі людзей, якія адгукнуліся на прапанову газеты, напісалі і расказалі пра лёс сваіх вёсак і пра сваіх трагічных лёс, — і прыходзілі ў Хатынь. Каля кожнага здымка (рэпартажнага, «ситуацыйнага», партрэтнага) — вытрымка з аповеду людзей «вогненнага лёсу». Напрыклад, у Мікалая Прылоўкіна слёзы ў вачох, востры пакоўца па твары — і яго словы: «Гасподзь пакінуў мяне жыццём, каб было каму расказаць пра трагедыю майго роднай Далевы...»

Тут і ліст у рэдакцыю Уладзіміра Жаваранка (кашнэне, на беларускай мове), а каля здымка — яго прызнанне: «Занікнулі Літвы... Такая прыгожая вёска была, нібы намаляваная на карціцы...»

У экспазіцыі прадстаўлены здымкі фотакореспандэнцантаў «Звязды» Марыі Жылінскай і Анастасіі Клешчука.

Рэакцыя герояў экспазіцыі — саміх нашчадкаў вогненных вёсак — была пранізліва-шчыра. Асабліва бурна, узрушана-эмацыянальна рогавалі Ганна Ліс і Леаніда Шуляк з вёскі Прудкі Лагойскага раёна, калі знаходзілі на здымках сябе. Па-вясковому проста крытыкавалі адна адну ў ўсмыхаліся, і выціралі слёзы: «Гэта ж трэба — увайшла ў гісторыю!...»

(Заканчэнне на 2-й стар.)

ISSN 1990-763X



Курсы валют	Курсы замежных валют, установленных НБ РБ з 24.03.2007 г. (Аля бы разлікаў)	Курсы замежных валют для безвалютных разлікаў
1 доллар ШВА	2 143,00	Цэнтрабанк РФ
1 еўра	2 853,73	USD
1 лівійскі лат	4021,02	10 UAH
1 літоўскі літ	826,44	1000 BYR
1 чэшская крона	102,00	EUR
1 польскі злоты	736,10	USD
1 расійскі рубель	82,39	USD
1 украінская грыўна	426,04	USD



Святлыні бартаюцца

Фота Анастасіі КЛЕШЧУКА

Стаўка экспертнай пошліны на нафту будзе зніжана

Стаўка экспертнай пошліны на нафту ў Беларусі з 1 красавіка будзе зніжана з \$179,7 да \$156,4 за 1 тону. Гэта рашэнне прынята ў сувязі з тым, што з 1 красавіка такі памер пошліны ўстаноўлены ў Расійскай Федэрацыі. Да ўзроўню ўнутрырасійскіх будучы зніжаны таксама стаўкі экспертных пошлін на нафтапрадукты, паведамліў карэспандэнту БЕЛТА ў МЗС Беларусі.

Згодна з інфармацыяй МЗС, адпаведны праект пастановы цяпер знаходзіцца ва ўрадзе краіны.

Спецыялісты адзначылі, што ў мэтах выканання беларуска-расійскага міжурадавага пагаднення стаўкі экспертных пошлін на нафту і нафтапрадукты ў Беларусі ўстанаўліваюцца ў пачатку, роўным стаўкам, што прымяняюцца ў Расіі. Уводзіцца ў дзеянне яны павінны ў тым жа тэрміны, што і стаўкі, якія ўстанаўліваюцца адпаведнымі нарматыўнымі прававымі актамі Расійскай Федэрацыі.

Пры зніжэнні Расіяй стаўкі экспертнай пошліны будзе зменшана і пошліна на нафту, якая ўвозіцца ў Беларусь. Нагадаем, што ў адпаведнасці з беларуска-расійскай дамоўленасцю пошліна на нафту, якая пастаўляецца ў Беларусь з Расіі, разлічваецца з прымяненнем каэфіцыента 0,293.

У Мінску прайшло пасяджэнне Савета Міністраў Саюзнай дзяржавы

Учора, 23 сакавіка, у Мінску адбылося пасяджэнне Савета Міністраў Саюзнай дзяржавы, у якім удзельнічалі прэм'ер-міністр Беларусі Сяргей Сідорскі і прэм'ер-міністр Расіі Міхаіл Фрадкоў. У парадак дня пасяджэння было ўключана 25 пытанняў. У прыватнасці, бакі абмяркоўвалі прагнозы сацыяльна-эканамічнага развіцця Саюзнай дзяржавы на 2007 год і параметры прагнозу да 2009 года. Яшчэ адно пытанне эканамічнага блока — аб балансе паліўна-энергетычных рэсурсаў Саюзнай дзяржавы на 2007 год. Таксама бакі абмяркоўвалі План сумесных мерапрыемстваў па працягненню тэрарызму на тэрыторыі Саюзнай дзяржавы ў 2007 годзе, ход работы па фарміраванню адзінай міграцыйнай прасторы на тэрыторыях дзяржаў — удзельніц Дагавора аб стварэнні Саюзнай дзяржавы і іншыя пытанні.

Сяргей КУЗНЯЦОЎ.

Паглыбляць узаемадзеянне

Беларусь павялічвае імпорт высокатэхналагічных тавараў з Расіі. Аб гэтым заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Сяргей Сідорскі на пасяджэнні Савета Міністраў Саюзнай дзяржавы ў Мінску.

Ён падкрэсліў, што наша краіна імпартавае з Расіі рухавікі, тэхналагічнае абсталяванне і іншыя тавары, неабходныя для тэхпрадукцыі прадпрыемстваў. Рамаўніцы кампаніі прысутнічаюць у буйных прадпрыемствах Беларусі, якія праводзяць мадэрнізацыю вытворчасці. Якім прыкладам інтэграцыйнага супрацоўніцтва Беларусь і Расіі Сяргей Сідорскі назваў рэалізацыю праекта па стварэнні завода газетнай паперы ў Шклове, дзе будзе ўстаноўлена высокатэхналагічнае расійскае абсталяванне.

Прэм'ер-міністр таксама адзначыў, што на рынку Беларусі актыўна працуюць расійскія кампаніі, якія рэалізуюць прадукцыю харчавання. Сальда гандлю харчовымі таварамі ў студзені гэтага года ў Беларусі было на карысць Расіі і складала плюс \$25,4 млн.

Беларускі прэм'ер асабліва падкрэсліў, што ў Саюзнай дзяржаве удалося захаваць адкрытыя межы. Пры гэтым ён таксама нагадаў, што праз тыдзень уступіць у дзеянне пагадненне паміж Беларуссю і Расіяй аб сацыяльным за-

беспячэнні грамадзян. У сваю чаргу Расія гатова будаваць універсальныя рыначныя адносіны з Беларуссю, заявіў старшыня Урада Расійскай Федэрацыі Міхаіл Фрадкоў на адкрыцці пасяджэння Савета Міністраў Саюзнай дзяржавы ў Мінску.

«З расійскага боку прысутнічае цвёрды настрой на прыняцце палітычных захадаў, якія дадуць магчымасць вывесці адносіны паміж Беларуссю і Расіяй на ясканы ўзровень», — сказаў ён. Адной з ключавых умоў гэтага з'яўлення ўмацаванне эканамічнага фундамента ва ўмовах пераходу дзяржавы на ўніверсальны рыначны адносіны, дадаў Міхаіл Фрадкоў.

Дасягнутыя ў пачатку гэтага года дамоўленасці маюць менавіта такую накіраванасць, лічыць ён. Іх рэалізацыя стане дадатковым імпульсам працоўнага стварэння адзінай эканамічнай прасторы і саюзнага будаўніцтва ў цэлым, дадаў прэм'ер-міністр Расіі.

Урадавае пагадненне аб мерах па развіцці гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва паміж Беларуссю і Расіяй, пагадненне аб умовах паставак беларускага цукру на расійскі рынак на 2007–2008 гады, пратакол аб парадку сплання ўзросных падаткаў пры экспартце/імпартце паслуг і многія іншыя дакументы.

БЕЛТА.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

УКРАЌНСКАЯ ГЕНПРАКУРАТУРА ЗОЙМЕЦЦА СПІСАНЫМІ ДАЎГАМІ ЦІМАШЭНКА

Вярхоўная Рада Украіны звярнулася ў Генпракуратуру з просьбай правярыць падставы спісання даўгоў карпарацыі «Адзінны энергетычны сістэмы Украіны» ў той перыяд, калі былі кіраўнік АЗСУ Юлія Цімашэнка зямля пасаду прэм'ер-міністра.

За рашэнне перадаць матэрыялы, падрыхтаваныя спецкамісіяй Рады, следству прагаласавала 238 дэпутатаў.

У СТАЛІЦЫ МАЗАМБІКА ЗАГІНУЛІ 72 ЧАЛАВЕКІ, 400 АТРЫМАЛІ РАНЕННІ

На ўскрайку Мангуту, сталіцы Мазамбіка, узарваўся склад са зброяй. Серыя выбухаў забрала жыцці 72 чалавек, яшчэ каля 400 атрымалі раненні. Сярод загінулых ёсць дзеці.

Паводле інфармацыі прэс-сакратара ўзброеных сіл Мазамбіка, выбух адбыўся з-за кароткага замыкання. Згодна з іншай версіяй, прычынай надзвычайнага здарэння стала 35-градусная спякота. Выбух былі на столькі моцнымі, што ў некаторых будынках у цэнтры горада — за 10 кіламетраў ад месца здарэння — было выбіта шкло.

АРМІЯ ЗША ПЕРАЛІЧЫЛА ДЗЭРЦІРАЎ

Камандаванне амерыканскай арміі перагледзла звесткі аб дзэрсціраў за мінулы год. Яны

аказаліся вышэй, чым паведамлялася раней.

Як піша, The New York Times, у 2006 годзе з амерыканскіх сухапутных войскаў дзэрсціравала 3196 чалавек. Гэта на 853 салдаты больш адносна звестак папярэдняй справаздачы. Усяго ж колькасць рэгулярных войскаў ЗША на канец 2006 года складала 500 тысяч чалавек.

Некаторыя армейскія чыноўнікі звязваюць рост дзэрсціравання са стратамі ЗША ў Іраку ці Афганістане і з тым, што Амерыка пастаянна павялічвае свае ваенныя кантынгенты ў гэтых зонах.

ЗНОЙДЗЕННЫ ВЕРТАЛЁТ, ЯКІ ЗНІК У КОМІ

Верталёт Мі-8 кампаніі «Газпрам», які прапаў 21 сакавіка ў рэспубліцы Комі, знойдзены.

Рэшткі верталёта знайшлі з паветра ў гарыстай мясцовасці. Таксама паведамляецца, што на месцы катастрофы заўважаны адзін чалавек, які махаў рукамі. Нагадаем, што на борце Мі-8 знаходзіліся пяць членаў экіпажа і пасажыр.

ХАТНЯЯ ГАСПАДЫНЯ КІРВАЛА МАФІЯЙ?

Брытанская паліцыя арыштавала жанчыну, якая вышукваецца ў Італіі як кіраўнік мафіёзнай групы.

44-гадовая хатняя гаспадыня і маці дваіх дзяцей абвінавачваецца ў тым, што яна ўзначаліла значную групку свайго мужа, пасля таго, як той сеў у турму. У Італіі лэдзі Хэтэўці (так яе зваліць) можа пагражаць да 24 гадоў турэмнага зняволення.

Рэпартаж з колаў

«ТОЕ, ШТО РОБІЦЬ «ЗВЯЗДА», — ПРАЎІЛЬНА, СЛУШНА, ГРАМАТНА»

(Працяг. Пачатак у нумары за 23 сакавіка).

Не паспелі мы наталіцца размовамі з уладальнікамі звяздоўскага халадзільніка ў Гродне: кілакілі справы і дарога. У тым ліку ў Ваўкавыскі раён, у вёску Рэпля, дзе нас чакаў яшчэ адзін ішчасліўчык — Д.М. Клімуць. Яго ўлада ўвасобілася ў каларыю тэлевізар.

Нашу газету Дзмітрый Міхайлавіч выпісвае каля 10 гадоў. Як настаўнік матэматыкі, асноўную ўвагу ў кожным нумары «Звязды» звяртае на матэрыялы, якія датычацца сістэмы адукацыі і асабліва — умовы правядзення тэксціравання. «Заўсёды знаходжу ў газеце шмат карыснай інфармацыі па сваёй прафесійнай тэматыцы», — пацвердзіў наш суразмоўца.

Як сам ён прызнаўся, ніякіх асобных прадуваўняў наконт выйгрышу ў яго не было: «У суботу якраз ухаджаўся, корпаўся на гаспадарцы. Толькі ўвайшоў у хату — тэлефонны званок. Калега-настаўніцтва з суседняй вёскі віншавала з выйгрышам. Я адразу і не зразумеў — з якім выйгрышам? «А вы што, не ведаеце? «Звязду» не чыталі?» — здзіўлялася яна. Мая жонка з сынам якраз былі ў хаце — яны таксама не паверылі, што нам усмікнулася ўдача. Пакуль не ўзялі свежы нумар і не прачыталі самі.

Каб правярыць сваю «фартоўнасць», Дзмітрый Міхайлавіч рэгулярна купіла білеты «Супер-лато» і «Ваша лато». Буйных выйгрышаў па-

куль не дачкаўся, хоць па дробязі — 3 тысячы, 15 тысяч — бывала, атрымліваў. А яшчэ некалькі гадоў таму, на Купале, падчас атрымання прызёў мясцовага СВК звышшы парсючка. Падраціў. Каўбас нарабіў. Чым не удача?

На наша пытанне — ці патрэбны яму ў хаце яшчэ адзін тэлевізар — настаўнік хітра ўсмійнуўся: «А няжур ў хаце бывае нешта непатрэбнае? Тым больш тэлевізар?»

... Куды б звяздоўскі дэсант ні прыязджаў, заўсёды пачынае сустрэчу з расповеда пра сваю газету, пра яе гісторыю, пра дзень сённяшні. Аднак куды больш нас радуе, калі самі чытачы і прыхільнікі «Звязды» пачынаюць расказаць пра сваё любімае выданне. Вёска Рэпля нас у гэтым сэнсе, сапраўды, парадвала. Вельмі хораша пра перавагі газеты, пра яе тэмы і рубрыкі расказала прысутным пастаянная падпісчыца газеты Алена Казіміраўна Саўко, настаўніца гісторыі. Са «Звяздой» яна разам каля 20 гадоў, чытае кожны нумар ад першай да апошняй старонкі. Асабліва ёй падабаюцца матэрыялы па захаванню народных традыцый Янкі Крука і Аксаны Катовіч. А яшчэ Алена Казіміраўна не толькі чытае «Звязду», але і піша сама ў рубрыку «Алё, народ на провадзе!»

Прэмяна здзіўляў нас сваёй «падкаванасцю» ў пытанні гісторыі газеты начальнік Ваўкавыскага раённага вузла паштовай сувязі Анатоль



Уладальнік аднаго з галоўных выйгрышаў латарэі «Звязды» настаўнік Дзмітрый КЛІМУЦЬ сфатаграфаваны разам са сваімі вучнямі.

Міхайлавіч Кашкуша. Яго выступленне ператварылася ў сапраўды экскурсію ў славана мінулае «Звязды». Ведае Анатоль Міхайлавіч, калі былі заснаваны газета, дзе і ў якіх умовах выходзіла ў ваенны час. Не абмінуў увагай ён і сённяшняе рэ-

лі, расказаў прысутным на сустрэчы пра пераможнае выданне ў спецыялізаваных фестывалях СМІ Беларусі і краін Садружнасці.

— «Звязда» заўсёды сур'ёзна і з павагай ставіцца да сваіх падпісчыкаў, — падсумаваў сваё выступленне галоўны раённы паштмак. — І той факт, што журналісты самі прывезлі выйгрышы тэлевізар і арганізавалі яго ўрачыстую перадачу, прэзентацыю сваёй газеты, яшчэ раз гэта пацвярджае.

(Заканчэнне на 2-й стар.)

Палявыя работы сяўбой не абмяжоўваюцца

Аляксей Гарнак, старшыня Крупскага райвыканкама, пачаў працаваць, як ён сам выказаўся, «на сяле» — у галіне сельскай гаспадаркі, з 1974 года. І з гэтага часу не памятае такой ранняй пасяўной, як сёлетняя. «Кожная ясна адна на адну не падобная. Не паспеў у гэтым годзе сысці снег, як вільгаць пачала ўсмоктвацца ў глебу, і трэба было тэрмінова пачынаць веснавыя работы. Мы не прапусцілі гэтага моманту — ва ўсіх гаспадарках тэхніка была падрыхтаваная».



Старшыня Крупскага райвыканкама Аляксей ГАРНАК.

Палявыя работы ў Крупскім раёне пачаліся не проста арганізавана, як зрашты, адбываецца кожны год. Дзевяць трактароў «Фэйдт» па лізінгу былі набытыя для раёна. У наш вытворчы кааператыв прыйшло два «Фэйдт». Яны абсталяваныя ўсім неабходным для якаснай, хуткай апрацоўкі глебы. Толькі на адным гектары поля гэта трактар эканоміць 14—15 літраў паліва. Якісць апрацоўкі — сто працэнтаў. Кабіна трактара абсталяваная бартавым камп'ютарам. Акрамя таго, у нас працуюць і энэргасаньчаныя «Беларусы», — кажа старшыня СВК «Шчаўры» Аляксандр Агарак. — Мы пачалі сяўбу 14 сакавіка. Задача на гэты



Механізатары Сяргей СІТКЕВІЧ і Іван ЛАПЧОНАК.

У КВАТЭРАХ МІНЧАН 4—5 КРАСАВІКА МОЖА БЫЦЬ ГОРАЧА Ў СУВЯЗІ З ПРАВАДЗЕННЕМ ВЫПРАБОВАННЯЎ ЦЕПЛАВЫХ СЕТАК

Як паведамілі ў РУП «Мінскэнерга», у ходзе плавных прафілактычных работ па падрыхтоўцы да ацяпляльнага сезона 2007/2008 года спецыялісты Мінскага цэплавнага сетак з 4 па 5 красавіка будуць выпрабавваць трубы на максімальную тэмпературу цепласнасьці.

Выпрабаванні будуць праводзіцца ў мікрараёнах «Малінаўка», «Паўднёвы Захад», «Захад», «Кунцаўшчына», «Чырвоны бор», «Сухарова», цэнтральнай частцы горада і іншых раёнах Мінска. Падчас даследаванняў цепласетак магчымае павышэнне тэмпературы ацяпляльных прыбораў і паветра ў памяшканнях, якія ацяпляюцца.

Пры выяўленні непаладкаў у рабоце цепласет гравідазям просьба працягваць асцярожна і аб тых фактах у тэрміновым парадку інфармаваць дыспетчара цэплавных сетак (тэл.: 298-27-27, 298-27-370) або блэйжэйшае ЖЭУ.

Мілена АНУФРЫЁНАК, БЕЛТА.

КУП «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ»

проводит открытый аукцион по продаже гаражей, расположенных по адресу: г. Минск, ул. Тимирязева, 91:

Номер лота	Номер гаража	кв.м.	Начальная цена с НДС
1	1 Б (с ямой)	28,3	18 400 000
2	2 Б (с ямой)	20,3	13 710 000
3	3 Б	16,5	11 510 000
4	4 Б (с ямой)	16,3	12 700 000
5	5 Б	16,7	11 550 000
6	6 Б	16,6	11 530 000
7	7 Б	16,4	11 410 000
8	8 Б	15,7	11 250 000
9	9 Б	16,6	11 610 000

Размер задатка 10% от начальной цены лота и перечисляется на р/с № 3012020200010 в Октябрьском отделении ОАО «Белпромстройбанк», МФО 153001357, УНП 690324015 КУП «Минский областной центр учета недвижимости». Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 10 дней после проведения аукциона. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения. Аукцион состоится 10 апреля 2007 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, ком. 321. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 09 апреля 2007 года до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, ком. 322. Телефон (8017) 224-61-34. Наш сайт в Интернете: www.rft.by.

ОАО «ЛМЗ Универсал», г. Солігорск, ул. Заводская, 4

Бухгалтерский баланс на 01.01.2007 года (млн. руб.)

Наименование показателя	Код строки	На начало года	На конец года
АКТИВ			
1. Оборотные активы	190	12603	16392
2. Оборотные активы	290	10257	15486
БАЛАНС	390	22860	31878
ПАССИВ			
3. Источники собственных средств	590	16663	26510
4. Доходы и расходы	690	-60	-100
5. Расчеты	790	6257	5468
БАЛАНС	890	22860	31878

Отчет о прибылях и убытках за 2006 год (млн. руб.)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	Период прошлого года
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг	010	61717	37846
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг	040	39371	24270
Управленческие расходы	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации	070	11211	6314
Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов	130	93	88
Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов	190	-592	-624
Прибыль (убыток) за отчетный период	200	10712	5778
Налоги и сборы, производимые из прибыли	210	2954	1760
Прибыль (убыток) к распределению	240	7091	3673
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде	88	88	44

Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь смуткоўца з выпадку смерці дэпутата Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь першага склікання ЕНКІ Яўгена Мікалаевіча і выказваюць спачуванне яго родным і блізкім.

Зямля і людзі міншчыны

больш? Таму пасяўная — гэта яшчэ і спарборнітва, — растлумачыў Аляксей Гарнак. — У раёне працуюць надзейныя людзі, для іх створаны добрыя ўмовы працы — гарачае харчаванне, працуюць лазні, душавыя кабіны. Таму мы спадзяемся, што сёлета наш урадаў перавысцім лятнішні — думаем атрымаць 75 400 тон новага хлеба. Усяго мы засеём 26 тысяч гектараў, сярод якіх палова складзе плошча пад збожжам. Таксама сёлета павінны вырастаць больш і кукурузы, і ячменю.

Акрамя іншых прадпрыемстваў, у раёне дзейнічае і ААТ «Лянок». Некалкі гадоў таму на ім быў арганізаваны мехатрад, і лімзавод пачаў самастойна засяваць і вырошчваць лён. Зараз з 1200 гектараў гэтай культуры 950 апрацоўвае прадпрыемства самастойна. Зараз, калі тэмпература глебы яшчэ не дасягнула паграбнай, на поле для будучага лёну ўносіцца ўгнаенне.

У гэтыя вясновыя дні гаспадаркі Крупшчыны робяць яшчэ адну неабходную справу — вывозяць арганічныя ўгнаенні. Сёлета ў раёне іх трэба нарыхтаваць 410 тысяч тон. Задане ўжо выканана на 86 працэнтаў. Увогуле, без арганікі багаты ўраджай немагчыма ўвабодзіць за гэта і атрымаць больш. І ў сям'ях, дарэчы, жонка таксама «пільнае» за мужыком, маўляў, чаму Ваня ці Пеця «ўзялі» за дзень у тры разы

«Я думаю, што за зямлю час людзі засумавалі без працы. Зараз у раёне добрымі тэмпамі ідуць усе неабходныя веснавыя палявыя работы. Гэты перыяд ці не самы важны, таму што ад яго залежыць, колькі ўраджаю мы збором», — падзяляўся думкамі Аляксей Гарнак.

Дзмітрый АЛЬФЕР, Крупскі раён. Фота Анатоля БАСАВА.

Пісьмо ў нумар ПАКУЛЬ ГРОМ НЕ ГРЫМНУЎ...

Пішу гэты ліст па даручэнню ўсёй акружы, якая вельмі спадзяецца на дапамогу. Бяда наша ў тым, што за мінулы год у нашай участковай вобласці дактары мяняліся тры разы. І ўсё з-за таго, што няма жылля.

Вос і цяпер працуе ў нас пара малых спецыялістаў (дарэчы, вельмі чупля, уважлівыя людзі), але жывуць яны ў Пінску. Адтуль кожны дзень едуць на працу і потым назад, што, зразумела ж, і цяжка, і нявыгадна. Вос мы і баімся, што стомяцца, збрыдзец і знойдуць яны другую бальніцу, другую работу. А мы зноў застанемся сам-насам са сваімі хваробамі.

Раней для ўрачоў за кошт трох калгасаў, працаўнікоў якіх абслугоўвала бальніца, была куплена кватэра. Але потым яе чамусьці прадалі, пасялілі шматдзетную сям'ю.

Што ж рабіць урачам? Як вярнянт — побач знаходзіцца санаторыі «Світанак». Там ёсць два пустыя домкі. Мо, некай дамовіцца, каб медыкаў пасялілі там?

Выйсце шукаць трэба. І, канешне ж, не пасля таго, як дактары нашы звольняцца.

В.М. БЫКОВІЧ, в. Боркі, Пінскі раён.

Акцыя «Звядзі» працягваецца!



Рома АЛЕСЕНКА на два гады старэйшы за брата Колю, чый здымак мы змяшчалі ў мінулы суботы. Яму сем. Вельмі добра-звычайнае дзіця, якое ўсё здольна зразумець.



Андрэю СЯБЕРУ 4 гады. Ён мае старэйшую сястрычку Алесю — свой поўны антыпод. Але толькі знешні.



Алеса СЯБЕР мае самы лепшы ў дзіцячым доме дзённік, у ім толькі «васьмёркі», «дзевяткі» і «дзсяткі». Ёй 11 гадоў.



Даша ЗЛОЦІНА (6 гадоў) спачатку хавалася, таму пра яе забылі, але калі яна убачыла, што фатограф збіраецца паісці, то распалася.



Ваню ГУДАНАВА (10 гадоў) дырэктар назвала галоўным гаспадарнікам па дзіцячаму дому.

Дзіця — самы дарагі гасць у доме



Татцяна ЛЯХАВА мае несумненны артыстычны талент і добрыя музычныя даныя, кажуць педагогі. Ёй 15 гадоў.



Аліне ГУРЭНКА 14 гадоў. Разам з сяброўкамі яна заваявала 2-е месца ў рэспубліканскім конкурсе па пакарнаму спорту.



Тры сястры ДАВІДОЎСКІЯ. Асабліва хваляць 15-гадовую Віку. «З ёй ніколі няма праблем», — кажа выхавальца. Старэйшая і малодшая: сямігадовая Жэня і шасцігадовая Лена (злева).

Адно жанчыне святар сказаў: «Вяды, што Бог цябе і тваю сям'ю ніколі не пакіне. Бо ты дапамагла гэтым дзецям». Але што значыць дапамагла? Яна проста, сустрычы іх аднойчы ў бальніцы, потым яшчэ раз наведала. Потым прывезла фламэстэры. А потым узяла пад распуску з дзіцячага дома на выхадныя... А потым на канікулы. Вос і ўсё. Па сутнасці, яна нічога для гэтых дзяцей не зрабіла, праўда лёс яе дзіўным чынам пераплелася з лёсам гэтых дзяцей, цяпер яго дарослыя. Напрыклад, яна была пасаджонай маці на вяселлі аднаго з іх. І сэрца яе за іх балела, і яна, канешне, малілася за іх, бо ведала, што сама нічым дапамагчы не можа. І ўсё ж тыя словы святара яна час ад часу ўгадвае, калі ў жыцці ўзнікаюць складанасці, калі яна губляецца і не ведае, што рабіць далей. Тады яна спадзяецца, што можа і сапраўды Бог, хоць бы з-за яе жадання, толькі жадання дапамагчы, не пакіне яе і яе сям'ю, і яна некалькі выплыве з чарговага віру. І хто ведае, можа гэтае яе спадзяванне ў асабліва складаныя моманты яе жыцця і дапамагчы, не кідаць ў адчай.

Гэта я да таго, што дзеці могуць даць людзям, якія працягваюць ім рукі, значна больш (прычым зусім нечакана), чым людзі робяць для іх... Пасля выхаду суботняга нумара ў Мінскі дзіцячы дом № 6 званілі. З Луніна, Мядзела, Будслава... Наконт Насці, Дашы, Рымы і Крысціны. Яшчэ рана кажаць, ці паедуць гэтыя дзіцячыкі да каго-небудзь у гасці. Трошкі пазней мы абавязкова паведамім. І, калі пагодзіцца дзеці і дарослыя, раскажам, як прайшло знаёмства і гасцяванне. Усе астатнія дзеці чакаюць і спадзяюцца, што хто-небудзь запысуе ў гасці і іх. Тым больш, што сёння пачаліся канікулы. А ўзяць дазвол у аддзела адукацыі па месцы жыхарства — справа надойная. Пры жаданні.

«Нічога не трэба асаблівага рабіць», — запэўнівае дырэктар дзіцячага дома Тамара Эдуардаўна. — Не трэба нічога асаблівага гатаваць. Жывіце так, як вы і жылі, проста прыміце дзіця такім, якое ён ёсць. Пастаўцеся да яго з любоўю і павагай. Яны так сталіся ад варажых, насяроджаных адноснаў з-за таго, што яны здзіцелаўскія... Нашы дзеці, усе, — вельмі добрыя, кантактыя, навучаныя выбудоўваць адносіны з дарослымі. Проста ў лёсе кожнага з іх адбываецца драма. І мы тут намагаемся, каб хоць крышачку залчыць іх душэўныя раны. Але ўсе яны, нават тыя, што не прызнаюцца, мараць пра адно і тое ж — жыць у сям'і. Быць камусьці дачкой або сынам. Адна дзіцячыня, падлетак, некалькі менавіта сказала: яна ў аддала за гэта».

Не бойцеся раскрыць сваё сэрца дзецям. Яны яго ўзнагародзяць. А тое, што гэта толькі гасцявая сям'я, а не ўсынаўленне, дык нічога ж не перашкаджае дапамагчы дзіцяці па жыцці і далей. Ва ўсякім разе яно будзе ўжо ведаць, што нехта ў яго на гэтай Зямлі ёсць, што яно не адно. Што ёсць людзі, дзеля якіх варта імкнуцца стаць лепшым. Паверце, яны ўмеюць любіць, а значыць прымаць нас такімі, якія мы ёсць — з усімі нашымі хібаімі.

Тэлефануйце ў дзіцячы дом № 6 горада Мінска дырэктару Тамары Эдуардаўны Саўчанка па гарадскіх тэлефонах: 240-12-340-93-32. Калі падме трубку не яна, то патлумачце, па якому пытанню, бо ў Тамары Эдуардаўны шмат цудоўных памачніцаў. Дапамажы вам Бог.

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА, фота Анатоля КЛЕШЧУКА.



Аксана МУРАШКА. Ёй 9 гадоў. З павагай ставіцца да дарослых, усмешлівае, залатое, кажуць пра яе, дзіця.



Ратміру КЛЕТЧАНКУ 23 красавіка споўніцца 15 гадоў. Фатаграфія двух яго братаў мы публікавалі ў мінулы суботы. Ратмір у дзіцячым доме наядуна, але ўсім адразу спадабаўся сваёй прыстойнасцю і дабрывіняй.



Андрэю ЯРАШЧУСКАМУ 15 гадоў. Зроблены ім макет машыны выступаўся на гарадскім аглядзе-конкурсе МНС у Палацы мастацтваў.

СВЕДКІ ПРАЎДЫ



Ганна ЛІС і Леаніда ШУЛЯК у час ускладнення кватэры да брацкай магілы.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Леаніда Шуляк нарадзіўся ў 1925 годзе. Так атрымалася, што яе родны дзядзюка Іосіф Мірановіч загінуў разам з хатынкамі: «Прыехаў у вёску, калі Хатынь палілі... У музеі ёсць яго прывішча».

Намеснік старшыні Лагойскага райвыканкама Галіна Драгунова нагадала: толькі на Лагойшчыне фашысты спалілі разам з насельніцтвам 21 вёску — 10 з іх так і не паўсталі з попелу... — Нашу вёску ўшчэнт спалілі, 180 душ загінула! — расказвае Леаніда Антонаўна. — Адно немцы забілі людзей па хатах, а другія ішлі ды палілі. У дзве вочарадзі рабілі злачыства... На маіх вачах забілі, я на печы сядзела незаўважанай. А потым, калі ўсё пачало гарэць, я стала адлапаць... Нас палілі 3 студзеня 1944 года. Я босая-голая. Лапці мае згарэлі...

А Ганне Ліс (1927 года нараджэння) у той дзень пашанцавала: яе не было ў вёсцы. Затое потым апынулася ў Германіі, у канцлагеры. На радзіму вярнулася толькі ў 1946-м.

...Хатынскі ўладзімір Яскевіч за некалькі дзён да гэтага трапіў у бальніцу з неверагодна вялікім ціскам — 250. Але не згаджаўся на шпітальніцкую: «Мне ж трэба ў Хатынь!»... Тады ўрачы адназначна сказалі выбіраць: альбо Хатынь — альбо жыццё... Яго жонка, Людміла Антонаўна Яскевіч, паказала праўнуку, дзе знаходзілася хата продкаў. Цімафей Ліпніцкі вучыцца ў 1-м класе СШ № 139 г. Мінска, неаднойчы быў у Хатыні разам з прадзедамі і з бацькамі...

Званы Хатыні — гэта і паміць, і перасцярога. Пра гэта гаварылі старшынэ Беларускага фонду міру, ветэран Вялікай Айчыннай вайны Марат Ягораў, начальнік аддзела галоўнага ўпраўлення па ідэалагічнай рабоце Мінскага райвыканкама Аляксей Гуйда, іншыя.

У Хатыні, як заўсёды, было шмат моладзі, шкільнікаў. Вучаніца Пleshанцкай СШ № 1 Алксандра Комар сказала, што іх пакаленне будзе заўсёды памяткай і захоўваць праўду аб вайне.

...Удзельнікі акцыі «Нашчадкі вогненнага вёска» шмат чулі пра рэспубліканскі гарадзкі цэнтр «Сілічы» — пасля мерапрыемстваў у Хатыні менавіта па іх просьбе была арганізавана экскурсія. Яе правёў дырэктар цэнтра «Сілічы» Сяргей Шаўко.

Адна цікавая дэтал. Пасля экскурсіі ў тамтэйшым магазіне людзі сталага веку з цікавасцю аглядалі гарадзкія бацінкі, іншую амуніцыю, прычэпленыя... А Леаніда Шуляк набыла сабе рукавічкі — з разлікам на наступную зіму.

Дай Бог вам усім здароўя, паважаныя нашы Сведкі Праўды. Жывіце доўга — каб было ў каго спытаць і з кім параіцца...

Татцяна ПАДАЛЯК.

Падпіска-2007 «Хай свеціць нам «Звезда»!

Як сведчыць рэдакцыйная пошта, абсалютную большасць нашых чытачоў пытанне, на якую з газет аформіць падпіску, даўно не хвалюе, бо, па-першае, яны даўно падпісаліся, а па-другое (і яшчэ, так бы мовіць, «даўней») зрабілі цвёрдую выснову: «Толькі «Звезда»!

З мноства адказаў на пытанне, чаму, — друкуем асобнячкі... Адным абзацам. З паклонам... Да аўтараў. І да ўсіх, хто падпісаўся.

...«Звяду» некалі вылісвалі, чакалі і чыталі нашы дзяды, потым — бацькі, шмат дзесяцігоддзяў — мы, а цяпер — ужо і нашы дзеці. Яна — крыніца роднай беларускай мовы, якую трэба ведаць і якую трэба любіць».

Сям'я ДЗЮБКОВЫХ, п. Крупскі Крупскага раёна.

«Я «Звядзе» заўсёды рада: Там навіны, там прады. І чым час цяпер суровы — Там — жывая наша мова! — А яшчэ, каторы год, Там «...На правядзе народ»... Усё, як трэба, для душы. А таму, «Звезда», пішы!»

Чакаю кожны твой нумарок. І ўжо 32 гады. Разам з газетай пагадвала сваіх дзяцей, зраз чэпуся ўнучкамі і жыву разам з усёй крывянкай.

Ніна Іванаўна СУРАН, в. Горная Рута, Карэліцкі раён.

«Я пісаў ужо ў рэдакцыю «Звядзі», як цяжка інваліду знайсці работу. Ліст мой быў надрукаваны... Цяпер пішу яшчэ раз, каб падзякаваць вам за працаўладкаванне і выказаць надзею, што «Звезда», якая 90-ы год свеціць над нашым краем, будзе свеціць і далей».

Казімір РАДЗІВІЛОВІЧ, в. Багданава, Валожынскі раён.

«Акрамя «Звядзі» я вылісваю яшчэ 19 часопісаў і газет. «Вашу» — лічу найцікавейшым беларускім выданнем. Чытаю больш за 20 гадоў і ўсё, што яшчэ не падпісаўся, заклікаю гэта зрабіць».

Яўгена Іванаўна БАГІНСКАЯ, г.п. Юрацішкі, Іўеўскі раён

«ТОЕ, ШТО РОБІЦЬ «ЗВЯЗДА», — ПРАЎІЛЬНА, СЛУША, ГРАМАТНА»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

У атаквай зале Дома культуры вёскі Рапля аўдыторыя сабралася на зайдраць маладая — шмат было вучняў з мясцовай школы. Паміж сабой дзекі размаўлялі ў асноўным па-руску, нават дзякавалі за выйграныя ў віктарыі прызы — таксама па-руску. Аднак, канешне ж, беларускую мову добра разумелі. Будзем цешыцца сябе надзеяй, што пасля сустрэчы з журналістамі «Звядзі» беларуская мова ў Раплі зачынецца часцей, што вырасце колькасць падпіскаў. У тым ліку і ведамасных. Бо, згадзіцца, вельмі крыўдна не ўбачыць адзінай рэспубліканскай беларускамоўнай газеты ў бібліятэцы, якая апроч Раплі абслугоўвае яшчэ 13 вёсак. Нама яе і ў адным з самых большых і, дарэчы, лепшых у раёне, дзіцячым садку.

А вос ў школе, у сельскім Савеце наша выданне і ведаюць, і любяць. «Чытаем кожны нумар — прыязна старшыня сельскага Савета Валянціна Іванаўна Шапель. — Бо «Звезда» сама па сабе прыгожая — яе хочацца чытаць. Да таго ж — цікавая, разнастайная па змесце... А галоўнае — блізка да жыцця, да людзей, іх турбот і радасцяў... Асобная ўдзячнасць рэдакцыі за дадатак «Мясцовае самакіраванне». Для нас, дэпутатаў, ён — настольная кніга. Чытаеш і бачыш, з якімі праблемамі хто сутыкаецца, як іх вырашае. Паверце: не раз, чытаючы нумар, я казалася сабе: «Во, трэба і ў нас так зрабіць». А



Гадзіннік з эмблемай «Звядзі» мы з падпіскаў палілі высокаму пашталёўніку з Раплі Ірыне ТРАЙГЕЛІ.

калі рабіць трэба шмат — любая падказка і дапамога на вагу золата».

... На Баранавіцкім станкабудуўнічым заводзе ЗАТ «Атлант» звяздускі дэсант (з падказкі вядучага спецыяліста па ідэалагічнай рабоце прадпрыемства Вольгі Паліцкай) падзяліўся. Такая някітравая аперацыя дэваліла павялічыць наш каэфіцыент карыснага дзеяння больш чым удвая. Нашымі падпісчыкамі (а таксама ўладальнікамі кнігі Валянціны Доўнар «Праз хатне», фотаальбома Анатоля Клешчука «Пад небам Беларусі», фірмен

Доктар адкажа

Ёсць пытанні? Тэлефануйце...

На наступным тыдні асноўную нагрузку на «гарачай» тэлефоннай лініі Міністэрства аховы здароўя (222-70-80) возьмуць на сабе:

- 26 сакавіка — наместнік галоўнага ўрача Рэспубліканскай дзіцячай клінічнай балынцы медычнаскай рэабілітацыі Таццяна Мікалаеўна ЛЕЦКО.
27 сакавіка — наместнік генеральнага дырэктара РУП «Белфармашыя» Ігар Яўгенавіч КАВАЛЬЧУК.
28 сакавіка — наместнік дырэктара Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру неўралогіі і нейрахірургіі Рышард Рамульдавіч СІДАРОВІЧ.
29 сакавіка — першы наместнік дырэктара НДІ анкалогіі і медыцынскай радыялогіі Эдвард Антонавіч ЖАУР'ЫД.
30 сакавіка — наместнік галоўнага ўрача Рэспубліканскай клінічнай балынцы медычнаскай рэабілітацыі «Аксакаўчына» Святлана Александрэўна ДУБЕНЬ.
У графіку магчымыя змяненні.

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Казярогам не рэкамендуецца рабіць пакупкі, а Вадалеям — спыняцца на дасягнутым...

Авен. Перш чым што-небудзь падпрымаша, падумайце. Ні з с'яго ні з таго нічога рабіць не варта, асабліва ў гэтыя дні. У панядзелак не спрабуйце даказаць сваю праўду; у гэтай сітуацыі лепш адступіць. Розныя недамаганні ў чашер навядуць на думку аб неабходнасці прытэрмінава здаровага ладзі ўжыцця. У пятніцу звыміце пільную ўвагу на правільнае і своечасовае афармленне дакументаў і ўменне весці тэлефонныя перамоў. Суботу лепш прысвяціць паціўнаму аддчынку.

Цілец. Дзякуючы старым сувязям у вас з'явіцца рэальны шанец рэалізаваць усё свае планы. Пастарайцеся не згубіць удальні выпадак. Займіцеся духоўным развіццём і самаадукацыяй. Спэцыфічнае новае і вельмі важнае для вас веды. Панядзелак падыходзіць для размоў з начальствам — вы цудоўна абмяркуеце усё вашы ідэі і пралопавы. У аўторак будзеце больш асцярожныя і час сусутраці і перамоў. Асцярагайцеся дробных хітрастыяў. У сераду вас можа чакаць сустрэча са старымі сябрамі. Нядрэнна было б, дарчы, зрабіць ім невялічкі, але прыемны падарунак. У пятніцу будзеце выдзяляцца дасціпнасцю і красамоўствам, лёгкі і даходлівы выказваць свае думкі, таму пакарыце ўсіх сваім талентам расказчыка. У суботу і няўдзельно старайцеся не брацца за справы, якія патрабуюць фізічных намаганняў. Вашы мышцы могуць падвесці.

Блізняты. Усё будзе спорыцца ў вашых руках, і нават усякі дробныя цяжкасці не змогуць сапсаваць цудоўны настрой. Ідзі будучы сыпацца з вас, нібы з рога дастатку. І няхай нават далёка не ўсё з іх зарэз рэалізацыя — яны прынясуць вам маральнае задавальненне і ўпэўненасць у асаблівых сілах і магчымасцях. У другой палове тыдня не варта задумваць нічога кардынальнага — ці пераважна падобныя справы на першую палову, ці адкладвайце на нявызначанае «потым». Калі збіраецеся ў адпачынак — як след да яго падрыхтуюцца. Нельга далучыцца, каб розныя дробныя сарвалі доўгачаканае падарожжа. У суботу ўспомніце пра свае абяцанні і пастарайцеся іх выканаць.

Рак. Верагодна далёка камандзіроўка. Аднясціся з увагай да новых знаёмых і да іх пралопавы. Серада — добры дзень для таго, каб даведцца пра штосці новае і пачаць вучыцца. У чашер пастарайцеся стрымліваць эмоцыі, уважліва сачыце за сваімі словамі і паводзінамі суразмоўцаў. Магчыма, такім чынам вы пазбегнеце буйных непрыемнасцяў. У пятніцу зможаце адчуць у сабе ўсплёск ініцыятыўнасці і падпрямальнасці. Пастарайцеся злавіць момант і прымяніць гэтыя якасці з максімальнай карысцю. У няўдзельно адлучаце ад справы: правядзіце гэты дзень у зручнай і камфортнай абстаноўцы, прысвяціце час сямі і свайму здароўю.

Лей. Для вялікіх дасягненняў у прафесійнай галіне час не спрыяльны. На гэтым тыдні вас чакаюць справы родных, якімі трэба будзе заняцца тэрмінова. Не спыняйцеся хавацца і гучна пратэставаць — гэтыя клопаты прынесуць вам пэўную выгаду. У чашер у справах магчыма затрымакі з-за праблем з сувяззю і транспартам. У выхадныя дзядзечца ўзяць на сабе адказнасць у сумесных справах і планах. Будзеце уважліва на вуліцах, бо ўзрадзе верагоднасць развіццяцца з сумленна нажытым добром, на момант ад яго адвэрнуцца.

Дзева. Не грэх дазваляць сабе невялічкі паўны ў час працы. Але ўсё ж не вельмі захапляйцеся, інакш будзе складана зноў увайсці ў былы рытм. Зараз вам дзядзечца, у большай частцы, займацца справамі, якія назапасіліся, рудычнай працай і выпраўненнем памылак. І толькі пасля ўсяго гэтага, калі пашанцуе, можна будзе падумаць аб прасоўванні наперад. Наогул, набірайцеся цяпернасці і прыстудайце да сваёй нялёгкай працы. У панядзелак можаце дазволіць са-

Эпідэмія грыпу адступала

Як паведамілі журналісты «Звязды» ў Рэспубліканскім цэнтры гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя, проціэпідэмічныя мерапрыемствы ўжо адменены ў Гомелі, Мазыры, Маладзечне, Жодзіне, Віцебску, Брэсце і Мінску. З пачатку эпідэміі на грып і вострыя рэспіраторныя захворванні захварэлі 340 185 чалавек. Шпіталізаваны 2623 чалавекі.

Але, па-ранейшаму неабходна быць уважлівым, бо эпідэмію грыпу заўсёды суправаджае менінгакокавая інфекцыя. Галоўная небяспека ў тым, што пры імклівай форме менінгіту чалавек можа «згарэць» літаральна на працягу сутак. Асабліва гэта датычыцца дзяцей першых гадоў жыцця. Насцярожанасць у бацькоў павінна выклікаць узнікненне ў дзіцяці беспрывічных ванітаў на фоне высокай тэмпературы, вяласць, адмова ад ежы і піцця, сутаргі, парушэнне сьвядомасці, пачатчанае дыханне, задыханне, з'яўленне высыпанняў або цёмных кропак на скуры.

Надзея НІКАЛАЕВА.



бе раскошу прызначыць дзелавую сустрэчу ва ўтыльнай камернай абстаноўцы. Аднак для станючага выніку справы уважліва сачыце за сваімі ўчынкамі і эмоцыямі. У аўторак пажадана не прымаць сур'ёзных рашэнняў і скараціць аб'ём работы да мінімуму, пакінуўшы час для адпачынку. Пятніца — удалы дзень для паездкі і камандзіровак. У суботу не варта панаваць дзелавых сустрэч з начальствам: лепш прысвяціце гэты час актыўнаму аддчынку. Ну, ці разграбнаюць праблемы на гаспадарцы, якія назапасіліся. У няўдзельно ж можна атрымаць асалоду ад паходу па магазінах.

Шалі. Пастарайцеся быць больш мэтанакіраванымі і рашучымі. Не сумнявайцеся ў пастаўленых мэтах — да іх неабходна планамерна падбірацца, хоць гэта і будзе складана. Аналізуйце свае памылкі і ідзіце наперад. Пастарайцеся ўдзіліць дастаткова часу сваім родным — інакш у сямі і магчымы разлад. Выхадныя правядзіце ў адасобленні, схадзіце на канцэрт ці займіцеся спортам — і тое, і другое, і трэціе спрыяльна адаб'ецца на ваших адносінах да жшціца.

Скарпіны. Спрыяльны перыяд прадаставіць для вас новыя кар'ерныя магчымасці: неабходна максімальна імі скарыстацца і працаваць, не ведаючы стомленасці. Тады вынікі пераўсёдыце усё вашы чаканні. Прафесійная актыўнасць дасягне высокага ўзроўню. З'явіцца пралопавы наконт новай перспектывы работы, якая дазволіць вам выйсці на іншую фінансавую вышыню. Аднак у сярэдзіне тыдня старэйшыя пазбягаць канфліктаў, бо, згубіўшы цяпернасць у сітуацыі, якая склалася, вы можаце нагаварыць шмат лішняга.

Стралец. Не варта панаваць штосці сур'ёзнае. Ваша забыўлівасць можа стаць прычынай напружанасці ў адносінах — наўрад ці вам гэта патрэбна. Міжаасобныя адносіны наогул выйдучы на першы план — у ваших руках як спрыяльнае вырашэнне старых канфліктаў, так і стварэнне новых праблем. Думайце, перш чым здзейсніць той ці іншы ўчынак.

Казярог. Можна ўзнікнуць дастаткова складана, але выканальная задача. Вы можаце цудоўна справіцца з роляй пасрэднай і ўдзіліць канфлікт. Але пазбягайце частых сустрэч з начальствам, бо выпадковыя слова можа справакаваць буйны скандал. У справах верагодныя арганізацыйныя праблемы і канкурэнцыя. Ад пакупак на гэтым тыдні лепш адмовіцца: яны прынесуць адно раздражненне ці расчараванне. У пятніцу разлічываце на неабходную дапамогу сяброў. Не падпрямайце ніякіх неабдуманых дзядзечцаў, запяціцеся цяпернасцю.

Вадалей. Пажадана не спыняцца на дасягнутым. Калі будзеце празмерна задумвацца аб неадкладным камфорце і дабрабыце, то можаце прынесці ў ахвяру рэалізацыю вельмі цікавых і перспектывіных планаў. Прыслухайцеся да парад навакольных людзей: некаторыя з іх лепш узяць на ўзрабране. Можна з'явіцца шанец змяніць работу: варта ім скарыстацца. Калі вы ўсё ж вырашылі застацца на старым месцы, пажадана ўзяць пытанне аб справядлівым і дакладным размеркаванні абавязкаў. У пятніцу лепш не ўступаць у спрэчкі з начальствам. У пятніцу ад добрых узаемаадносін з калегамі будзе многае залежаць.

Рыбы. Задумайцеся аб павышэнні прафесійнага ўзроўню. У панядзелак можаце практычна рэалізаваць вызначаныя магчымасці, сустрэцца з цікавымі людзьмі. Новая знаёмства плыць істотна дапамагчы ў прасоўванні па службе. У аўторак непажадана заставацца адзіночна. Цікавыя зносіны пойдучы вам на карысць і пазбягаць ад непатрэбных думак. Можна адправіцца ў падарожжа. У суботу будзе шмат неправдаказальнага: падрыхтуюцца да скорнаўсця. Падумайце аб тым, што неабходна зрабіць у першую чаргу. І абавязкова знайдзіце для сябе крыху волнага часу.

Ігар КАРШАКОЎ:

«КАМУНАЛЬНАЯ ГАСПАДАРКА — ГЭТА НІБЫ ФУНДАМЕНТ, НА ЯКІМ ТРЫМАЕЦЦА І РАЗВІВАЕЦЦА ГОРАД»



Ігар Яўгенавіч, работа камунальнай адукацыі складаная і клопатлівая. У чым, на ваш погляд, гэта праяўляецца?

— На пытанне я адкажу так: камунальная гаспадарка — гэта фундамент, на якім трывае і развіваецца горад. Бо, удумайцеся: яго шматлікованая структура ўключае ў сябе аб'екты знешняга добраўпарадкавання, гарадскі электратранспарт, эксплуатацыйна-жыллёвага флота, водазабеспячэння і водаадвядзення, вулічную ўзбудоў, дарожна-маставую гаспадарку, вывоз цвёрдых бытавых адходаў, вонкавае асвятленне і іншыя службы. На сёння жылёва-камунальная гаспадарка Гомеля складаецца з васаменнага прадпрыемства, які аказваюць суб'ектам гаспадарання і насельніцтва самы розны спектр паслуг. У ёй працуюць восем тысяч чалавек.

— А якую ролю ў сістэме ЖКГ займае непасрэдна ваша галаўное прадпрыемства?

— Калі гаварыць каратка, дык адзначу, што КВУП «Гомельская гарадская жылёва-камунальная гаспадарка» ажыццяўляе функцыі кіравання прадпрыемствамі, якія ўваходзяць у яго структуру, плануючы сваё дзейнасці і вызначаючы перспектывы развіцця сумесна з Гомельскім гарвыканкамам і ўпраўленнем ЖКГ абласнога выканаўчага камітэта.

Дык вось, у паслугах камунальнай адукацыі адукацыю патрэбу ў любіць час сутак. Гэта тое самае, як без ежы ці паветра. Таму яны патрабуюць ад нас дакладнасці і рытму ў рабоце, на што мы і нацэлены, і што выконваем.

— Абсалютна годзен з вамі, што работа камунальнай навідавоку, што без іх цяжка або нават немагчыма пражыць чалавека, асабліва ў горадзе. Таму жшціца і патрабуюць то рамонт у пад'ездзе зрабіць, то пачыніць сантэхніку, то задзелаць стыкі ў сценах буйнапальных дамоў і г.д. І да т.п. Скарпі, пэна, ідуць і вусныя і пісьмовыя...

— А чаму толькі пра скарпі вы пытаеце? Ёсць нямала і падзятчых тэлефонных званкоў, і пісьмаў. Калі ж гаварыць увогуле аб пісьмовых зваротах людзей у нашу арганізацыю, дык летась іх было 6266. Па 4730

ПРАДСТАЎЛЯЕМ СУРАЗМОЎЦУ

Вышэйшую адукацыю атрымаў у Беларускам інстытуце інжынерна-чыгуначнага транспарту па спецыяльнасці «Прамысловыя і грамадзянскае будаўніцтва» з прысваеннем кваліфікацыі інжынер-будаўнік. Прайшоў прафесійную падрыхтоўку ў Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь па спецыяльнасці «Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве», атрымаўшы кваліфікацыю менеджар-эканаміст.

У перыяд з 1995 па 1999 год працаваў у горадзе Пячора Комі АССР, затым пераехаў у Гомель, дзе працаваў на розных кіруючых пасадах, у тым ліку першым намеснікам кіраўніка адміністрацыі Чыгуначнага раёна. У 2004 годзе яго прызначылі генеральным дырэктарам камунальнага вытворчага ўнітарнага прадпрыемства «Гомельская гарадская ЖКГ».

Зваротак пытанні вырашаны былі цалкам, астатнія ўзяты на кантроль. Мы рэгулярна робім аналіз зваротаў грамадзян, вынікі работ з імі рэгулярна разглядаем на тэхніко-эканамічных саветах, вытворчых нарадах і планёрках, выдзем барацьбу з цяжкай і адліскамі, калі яны маюць месца.

У зусю сказанага вышэй вынікае, што работа супрацоўнікаў жылёва-камунальных службаў больш чым іншых арганізацый на блізка да чалавека, да яго штодзённых патрэб. І гэта ў значнай ступені адзначаецца людзьмі як эфектыўнасць работы мясцовых органаў улады, усёй дзяржаўнай сістэмы.

— У сувязі са сказаным прыгадаю, як кіраўнік спраў гарвыканкам Васьлі Суваляў расказаў мне пра пісьмо намесніка старшын Кабінета Міністраў, старшын рэспубліканскага міжведамаснага савета па правядзенню жылёвай рэформы і развіццю населеных пунктаў Віктара Бура, у якім ён адзначыў высокую ступень добраўпарадкавання вуліц і плошчаў Гомеля і выказаў падзяку старшын гарвыканкам Аляксандру Бяляеву. Ад сябе дадам, што многія гасці, наведваючы горад, няўменна гавораць аб тым, што яго вызначаюць утульнасць, чысціца, што ён апошнім часам зрабіў вялікі крок у сваім развіцці. А дасюль, з аднаго боку, маё сцявяджэнне, што ў гэтым вялікая заслуга менавіта жылёва-камунальных службаў горада, а з другога — пытанне: як усё гэта ўплывае на работу сістэмы ЖКГ?

— За мінулы год нашым калектывам выканана работ і аказана паслуг на 128 858 мільянаў рублёў. Гэта — 104,3 працента ў параўнанні з планавым заданнем і 117,9 працента ў параўнанні з 2005 годам. Указаныя лічбы азначаюць, што рабіўся бягучы і капітальны рамонт жылых дамоў і іншых збудаванняў. Такіх, як мемарыяльных комплексў і помнікаў у месцах пахаванняў войнаў, партызан і мірнага насельніцтва, што загінулі ў час Вялікай Айчыннай вайны. Змянілі сваю выгляд 194 дваровыя тэрыторыі, дзе адрамантавана 16,5 тысячы квадратных метраў зялёных зон, 385 малых архітэктурных фор-

маў, устаноўлена 2200 пагонных метраў бардзюрнага каменя. Немалаважна і тое, што былі пасаджаны тысячы дрэў і кустоў, кветак, створана шэраў дэкаратывіных кампазіцый на скрыжаваных вуліцах, выканана добраўпарадкаванне семі паркаў і сквераў.

— Не трэба, Ігар Яўгенавіч, гаварыць пра ямачны рамонт на вуліцах, работу цеплатрас, падачу чыстай пітной вады ў кватэры і г.д., бо гамельчане ведаюць, што тут у цэлым поўны парадак, а вось пра тое, што кідаецца ў вочы кожнаму, хто наведвае горад, больш падрабязна.

— Зразумела, што вы маеце на ўвазе: цікавыя і выразныя кветкавыя афармленні ў раёне тралейбуснага і аўтобуснага прыпынку Лугавая «Паўлін», побач з малымі архітэктурнымі формамі «Самалёт» і «Млын», дэкаратывіныя вазы па вуліцы Савецкай, паркавыя скульптуры «Мядзведзь» па вуліцы Ільча, анімалістычныя скульптуры на скрыжаванай вуліцы Савецкай—Яўрэмава, Савецкай—Кожара, вертыкальныя кветкавыя кампазіцыі з каванга металу ў Савецкім гарэ і іншыя. Яны сапраўды ўпрыгожваюць горад сваёй арыгнальнасцю. Не магу таксама не сказаць пра тое, што для добраўпарадкавання дваровыя тэрыторыі ўстаўляюцца дзіцячыя гульнявыя пляцоўкі не толькі драўляныя, але і больш сучасныя пластыкавыя.

— Згадзіцеся, Ігар Яўгенавіч, што воль на гэтым фоне крыўдна становіцца, калі асобныя грамадзяне «распіваюць» сцены прыгожа пафарбаваных дамоў нецэнзурнай, развіваюць у пад'ездах электралампачкі, ламаюць дрэўцы, здыраюць у ліфтах алюмініевыя элементы. Яны не задумваюцца, што усё гэта неабходна аднаўляць, затрачваючы вялікія сумы грошай.

— Гэта, на жаль, так. Прыезд толькі адну лібу. На аднаўленне работ ліфтаў пасла таго, як там, прабачце, «пагаспадарца» вандалы (іншага слова ў даным выпадку я не знаходжу), за год траціцца больш за п'яцьсот мільянаў рублёў. А яны б маглі паісці на іншыя мэты, на агульную карысць, на агульную радасць жыхароў горада. Так, мы працуем з людзьмі, заключам з жыхарамі дамоў камунальнай уласнасці дагаворы на грамадскую захаванасць пад'ездаў, але ўсё роўна ўказаныя факты маюць месца. А людзі на каго шлоў скаргі? На нас, камунальнікаў. Крыўдун. Свае ж работы мы будзем выконваць як належыць. У прыватнасці, сьветла капітальна адрамантуем каля 18 жылых дамоў з добраўпарадкаваннем дваровыя тэрыторыі, больш за тры кіламетры дарог на вуліцах.

Матэрыял падрыхтаваў Уладзімір ПЕРНІКАЎ. Фота Вячаслава СУХАДОЛЬСКАГА.

КВУП «Гомельская гарадская ЖКГ» 246050 г. Гомель, вуліца Савецкая, 12 Тэл./факс 70-37-81

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

БЕЗ РЕЦЭПТА

Берасцяная грамата здароўя

Аб лекавых уласцівасцях бяросты людзі ведалі шмат вякую таму, а ў наш час з яе навучыліся рабіць каштоўнае льякарства, якое дапамагае лячыць СНІД, а таксама грып і герпес. Урачы раіць прымяняць лекі з бяросты і для прафілактыкі сасудзістых ускладненняў, пры дыябэце другога тыпу. Усё гэта дзякуючы рэчыву, якое змяшчаецца ў бярозавай кары, — бетуліну.

Народныя рэцэпты

- Для абязбоўвання і хуткага загойвання драпіні і ран можна выкарыстоўваць як льяковы пластыр верхні слой бярозавай кары.
Значыць запаленне і боль пры астэаэндрозе дапамагае адвар з бярозавай і асінавай кары, узятых пароўну, і 1/10 часткі дубовай кары. Усю кару трэба здрабніць, сталовую лыжку сумесі заліць шклянкай кіпеню, трымаць на слабым агні 15 хвілін, а затым 10 хвілін настойваць пад накрыўкай і піць па 1/3 шклянкі 3 разы на дзень.
Ванначка з настоёй бярозавай кары рэкамендуецца пры састаўным рэўматызме і падагры. Настой гатуецца з разліку: 1 л кіпеню на 2 шк. здрабнёнай кары. Настойваць, пакуль тэмпература не апусціцца да 40°, і рабіць ванначку. Са свежай ці сухой распаранай бяросты можна рабіць кампрэсы і прыпіркі пры гэтых захворваннях.
Пазбягайце ад грыбка ног, а таксама ад дэрматыту дапамагае такая сумесь: 1 ст. лыжку парашку з бяросты (добра высушыць і перацёрты рукамі) змяшчаць з 2 ст. лыжкамі лімоннага соку. На ноч змазваць пашкоджаныя месцы ватным тампонам з нанесенай сумессю і чакаць, пакуль высыхне.
Калі грыбковай інфекцыяй пашкоджаны дзясны і слінныя залозы, прыгатуецца моцны настой з бяросты: 2 ст. лыжкі на шклянку кіпеню, настойваць 20 хвілін. Змяшчаць сталовую лыжку настою з такой жа колькасцю лімоннага соку і трымаць у роце да з'яўлення вязкай сліны (прыкладна 10 хвілін), затым выплюньце. Паўтарыце 3—4 разы на дзень пасля яды на працягу месяца.

САКРЭТЫ ПРЫГАЖОСЦІ

Пацалункі сонейка

Вясновае сонца ўзімае настрой, павышае імунітэт, аднак менавіта яго промі правакуюць з'яўленне на скуры вяснушак. Як з імі змагацца? З ранняй вясны і на працягу ўсяго лета рэгулярна рабіце адбывальныя маскі. Самыя эфектыўныя кампаненты, якія павінны ў іх уваходзіць, гэта — цытрусавыя (асабліва лімон), бярозавы сок, кветкі рамонку, сок клубніцы, квашанай капусты, кіслае малако, сырая бульба, пятрушка, агурок, сцяблінны дзьмухаўцоў, ягады парэчак, яблыкі, хрэн. Яны могуць выкарыстоўвацца самі па сабе, як, напрыклад, штодзённае ўмыванне кіслым малаком ці бярозавым сокам, або разам з іншымі сродкамі ў выглядзе масак, прымочак і г.д.

-2398-

Маска з пятрушкі

Адцісніце сок са 100 г зялёнай пятрушкі і разведзіце яго ў прапорцыі 1:1 сярнім малаком. Нанясыце атрыманую сумесь на твар ватным тампонам, пакіньце да поўнага высыхання (на 15—20 хвілін), затым прытрычыце твар кіслым малаком.

Маскі з аўсянкі і хрэну

Змяшчаць 0,5 ст. лыжкі аўсянай мукі і паўшклянкі кіслага малака, атрыманую масу вылажце паміж дзвума слаямі марлі і наляжыце на твар. Праз 15—20 хвілін змыцьце.

Эфектыўнай для выдалення вяснушак лічынца маска з хранам і малаком. Змяшчаць 0,25 шк. кіслага малака, 1 ст. лыжку аўсянай мукі і 0,5 ч. лыжкі надзёртага хрэну. Сумесь таксама вылажыце паміж дзвума слаямі марлі і пакладзіце на твар на 15—20 хвілін.

Любыя адбывальныя маскі рабіце толькі ўвечары, бо пасля іх лепш пазбягаць уздзеяння сонечных промінняў.

ХАТНЯЯ МАЙСТЭРНЯ

Вам патрэбны дыванок?

Дыванок на ганак перад уваходам, для прыходжэй ці ваннай — карысная рэч у любым доме. Для яго вырабы вазацьце цыліндрычныя драўляныя загітаўкі, прасвідруйце на іх канцах адтуліны, пакрыцьце лакам для паркету і злучыце паміж сабою вяржакі.

Пракладкі са скуры ці гумы забяспечыць магчымасць руху паветра як пад дыванком, так і паміж яго элементамі. Канцы вяржак распушчыце і завязьжыце вузламі.

МУЖЧЫНА У ЛЮСТЭРКУ

Добрае галенне

Мужчыны, якія пакутуюць ад раздражнення на скуры пасля галення, іншы раз самі правакуюць яго з'яўленне. Пры вільготным галенні спачатку трэба падрыхтаваць валаскі на твары: апаласцуйце некалькі разоў скуру цёплай вадою. Калі шчацінне вельмі жорсткае, то вы можаце нават на некалькі хвілін прыклашці ручнік, намочаны ў гарачай вадзе. Пасля нанясення пены для галення не галіцеся адразу — пакачайце, пакуль змякчальныя кампаненты пачнуць дзейнічаць. У час галення станок часта апалоскайце гарачай вадой — гэта не дазволіць бактэрыям перанесціся з аднаго месца на другое, і гарачы станок будзе лягчэй сплізгаць, паскараючы і аблягваючы галенне. У канцы галення апаласціце скуру халаднаватай вадой, каб поры закрыліся, пасля чаго прамакніце твар чыстым ручніком, але ні ў якім разе не трыце — пасля галення скара вельмі адчувальная і патрабуе акуртаннага абыходжання.

-2399-

24 сакавіка — Сусветны дзень барацьбы з туберкулёзам

Небяспека інфекцыі — у яе каварстве

Штогод у свеце выяўляецца каля 9 мільянаў выпадкаў туберкулёзу, ад хваробы памірае больш чым 1 мільён 700 чалавек. І хоць паказчыкі па гэтай інфекцыі ў нашай рэспубліцы з'яўляюцца аднымі з лепшых у краінах СНД, сітуацыя з туберкулёзам знаходзіцца на кантролі ва ўрадзе і Міністэрстве аховы здароўя.

Як расказаў начальнік упраўлення арганізацыі медычнаскай дапамогі Міністэрства аховы здароўя Ігар Броўка, у нашай краіне была распрацавана і прынята Дзяржаўная праграма «Туберкулёз» на 2005—2009 гады. Яе рэалізацыя дазволіць адна-

віць матэрыяльную базу процітуберкулёзных устаноў, набыць сучаснае лячэбнае і дыягнастычнае абстаўленне. У рамках праграмы ўкараняюцца новыя тэхналогіі ў аказанні меддапамогі хворым. Апошнія два гады ў рэспубліцы праводзіцца абавязковыя прафілактычныя рэнтгенафлюараграфічныя даследаванні і агляды насельніцтва.

Гэтыя і іншыя мерапрыемствы дапамаглі знізіць захворваемасць на 2,7 працента. А сярод дзяцей і падлеткаў — на 35,2 працента. На 10 працентаў знізілася і смяротнасць.

Вольга ШАУКО.

Бяспека руху

Зусім немаленькія трагедыі на дарогах

З пачатку года на дарогах Беларусі загінулі 12 дзяцей і

Дзякуючы айчынным чыгуначнікам можна адчуць прастор краіны: цягнік з Мінска да Крывячава ідзе роўна столькі ж часу, колькі з Мінска да Масквы. І калі чыгуначнікаў хуткасці XIX стагоддзя задавальняюць, то крывячускіх вытворцаў цэменту — аніяк. Сучаснасць патрабуе ад іх хуткага нарошчвання аб'ёмаў вытворчасці. Краіна перажывае будаўнічы бум, цэмент запатрабаваны на знешніх рынках, таму і ідзе на прадпрыемстве будаўніцтва новай, трэцяй пачынаючы з абнаўлення клінкера* ці, прасцей кажаць, пачынаючы з вытворчасці цэменту. Хоць, заўважце, крывячускі цэмент мае карыстацкіх на працягу дзесяці і жыццё бяспечна. На сайтах у глабальнай інфармацыйнай сетцы Інтэрнэт прадукцыя з Крывячава прапануецца як найбольш якасны тавар. Крывячускі цэмент — гандлёвая марка (бренд), які не патрабуе рэкламы — толькі даі.

Прыняўшы на сябе клопат на будаўніцтва новай пачынаючы з абнаўлення клінкера* ці, прасцей кажаць, пачынаючы з вытворчасці цэменту, хоць, заўважце, крывячускі цэмент мае карыстацкіх на працягу дзесяці і жыццё бяспечна.

Да печкі

Пра Мікалая Мікалаевіча Дудыку напісана шмат: пачаць з рабочай прафесіі і вырасці да дырэктара — не многім удаецца. А тым больш захаваць шчырасць, паву да простага чалавека. У яго ж гэты якасці навідавоку. Відаць, перад дырэктарам дарэмна: ён ведае кожнаму цену і вытворчасць да дробязі. Поціск рукі ў яго моцны, твар адкрыты. З такім чалавекам проста, і надзейна — так пра дырэктара гавораць супрацоўнікі. І яны, відаць, маюць рацыю. Пра Дудыку вытворчасць пастаянна мадэрнізуецца, удасканальваецца. Грошы расходуюцца ахайна, укладваюцца толькі ў жыццяздольныя праекты. Нездарма за кожным рухам «Крывячускіх вытворцаў цэменту» ўважліва сочаць канкурэнты, вытворчасць тут ідзе па ўзрастаючай. Вось даныя за 2006 год. Капіталакладанні ў вытворчасць склалі 14,4 мільярд рублёў, што на 58 працэнтаў больш, чым у 2005 годзе, выпрацавана 1 млн 10 тыс. тон цэменту, што на 18 працэнтаў больш, чым у 2005 годзе, у супаставімых ценях рост аб'ёму вытворчасці за 2006 год склаў амаль дванаццаць працэнтаў. Гэтыя лічбы ў тых ці іншых спалучэннях прыводзяць шматлікія айчыніныя і расійскія электронныя сродкі інфармацыі. «Крывячускі арол распраўляе крылы», — кажуць яны, і гэта сапраўды так. Аб'ём экспарту за мінулы год склаў 12 млн долараў і ўзрос на 83 працэнты ў параўнанні з 2005 годам. У замежжа пастаўлена 199 тыс. тон цэменту і 5,7 млн узмоўных кілаграм шчырку. Важнае значэнне крывячускага цэменту для будаўнічай галіны Расіі адзначаюць усё тая ж сродкі электроннай інфармацыі. Напрыклад, інфармацыйны партал www.dorkomstrov.ru падкрэслівае, што беларускі цэмент дазволіў значна знізіць дэфіцыт цэменту ў Санкт-Пецярбургу, які ў 2006 годзе склаў 0,8 млн тон. Зараз расійскія вытворцы цэменту таксама інтэнсіўна нарошчваюць магутнасці, але факт застаецца фактам: у цяжкаму хвіліну запатрабаваны расійскія цэментныя заводы менавіта крывячускі цэмент дазваляў весці будаўніцтва ў бліжэй-

тамі вытворцаў, а і незалежным экспертам, якія праводзяць кантроль якасці крывячускага цэменту ў спажывоўцаў. Беларусы, расіяне, і шматлікія будаўнічыя фірмы Прыбалтыкі не маюць прэтэнзій да крывячускай маркі. Многія з іх ведаюць, што ў 2004 годзе завод атрымаў прэмію ўрада краіны за поспехі ў імя якасці. Сёлетна стае час пацвердзіць высокае званне. І калектыву робіць шмат для таго, каб лобі праверачы змог пераканаць: якасць крывячускага цэменту сапраўды закладваецца на заводзе. У ёй — добрыя і сярэдня, і не перапрацоўка, дакладнае выкананне абавязкаў работнікамі на ўсім тэхналагічным ланцужку.

Адзначу, што заводу больш за семдзесяць гадоў і тое, што ён у перадавіках — дзіва. Гэта заслуга ўсяго калектыву. І спосаб дырэктара, таксама. Успомнім мінулагодні дэфіцыт цэменту на ўнутраным рынку. Як толькі ён стаўся, адразу ж пачаліся правэркі на заводзе, маўляў, штурна ствараецца гэты самы дэфіцыт. Але праверкі лаяла за варотамі прадпрыемства, у сферы гандлю і размеркавання. Усё, што выраблялася, адгружалася згодна з зацверджанымі разнарадкамі. Між тым да сітуацыі на заводзе паставіліся з разуменнем. Менавіта кампетэнцыя дырэктара, веданне ўсіх тонкасцяў вытворчасці на родным заводзе дазволілі ў найкарацейшы тэрмін без значных затрат рэзка павялічыць вытворчасць цэменту ды пры гэтым яшчэ знізіць энергаёмкасць вытворчасці. Апіраўся дырэктар у гэтай справе на заводскіх спецыялістаў: тэхналагаў, канструктараў, механікаў.

Перш за ўсё за кошт арганізацыі працы быў зменшаны тэхналагічны прастой печу (у тым ліку і ў рамонце). Адначасова быў павялічаны выроб дабавачнага цэменту марак 500Д20, 400Д20 і маркі ШПЦ.

Падчас апошняга буйнога рамонту печу былі рэканструяваны ланцужковыя завесы, што дазволіла падняць прадукцыйнасць печу на 5 тон у гадзіну, выйсці на паказчы прадукцыйнасці ў 57—58 тон і, дзякуючы гэтаму, знізіць удзельныя паказчыкі энергаёмасці



не была збыта экалагічна. Тэхнічныя мерапрыемствы не парушалі міжнародны экалагічны стандарт ISO 14000, пасведчанне на які завод атрымаў першым у галіне яшчэ ў снежні 2004 года. Штогод адпаведнасць гэтай стандарту паспяхова пацвярджалася. Зараз вядзецца работа над праектам экалагічна чыстай пагрузкі цэменту з сіласаў у чыгуначныя вагоны.

Печка

Трэцяя печ на вытворчасці цэменту ў Крывячаве ўзводзіцца на месцы двух старых і павінна быць здадана ў строй ў снежні гэтага года. Яе ўвод дазволіць павялічыць выроб цэменту да 500 тыс. тон у год. Пачынаючы з 2008 года крывячускія цэментнікі плануецца вырабляць на трох печках па 1,6 млн тон цэменту ў год. Гэта вышэй паказчыка савецкага часу, калі на чатырох печках быў дасягнуты рэкорд у 1,4 млн тон. Прычым тая печ хоць і адрамантавалася вялікім спажываннем энергіі, але так і не здолела дасягнуць праектнай магутнасці.

Праект будаўніцтва новай печы распрацаваны спецыялістамі праектнага інстытута «Гроднадзіпрабуд». У гэтага інстытута ёсць вопыт праектавання такога аб'екта на цэментным заводзе ў Ваўкавыскім раёне. Печ пастаўляе Электрасталскага заводу цяжкага машынабудавання. Ён выйграў тэндэр у трох канкурэнтаў. Паколькі печ будзецца як замена старым, то практычна не было неабходнасці ў дадатковых магутнасцях: электрычнага сілкавання завода, цэха горнай здабычы мелу ў Каменцы, па падрыхтоўцы сыравіны і памолу клінкера.

Аб тым, што даць прадпрыемству і краіне ўвядзенне новай пачынаючы з абнаўлення клінкера* ці, прасцей кажаць, пачынаючы з вытворчасці цэменту, хоць, заўважце, крывячускі цэмент мае карыстацкіх на працягу дзесяці і жыццё бяспечна.



леў. У гэты кошт уваходзіла ўзвядзенне самой печы, а таксама будаўніцтва некаторых аб'ектаў у радовішчы Каменка. У мінулым годзе Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва выдаткавала нам на будаўніцтва 13,4 мільярда, 6 мільярдаў мы пазычылі ў банку на набыццё абсталявання. Колькі дасць міністэрства сёлета — невядома. Мы прасілі з інавацыйнага фонду на гэты год 43 мільярды і хацелі б ад міністэрства большай падтрымкі, бо мы вымушаны зноў звяртацца ў банк і зараз афармляем пазыку на 10 мільярд рублёў. Перашкодзіла нашым першапачатковым планам і павышэнне цен на энерганосбіты.

— Якім чынам? Вы ж, відаць, цену таксама прапарэцыянальна паднялі.

— На ўнутраным рынку кантроль за ценамі на цэмент ажыццяўляе дзяржава.

— Ну, а экспарт? Можна ж кампенсаваць страты павышэннем цен на экспарт.

— А экспарт нам таксама абмежавалі — квотамі. Ды і цены там — не бязмежныя.

— Але ж буйным спажывоўцам абяцалі ўстанавіць ільготныя ценны на газ.

— Сапраўды такія льготы ўстаноўлены. Для нас закупачная цена на газ зніжана на 5 працэнтаў. Прычым не на ўвесь аб'ём спажывання, які сёлета складзе каля 160 млн кубаметраў, а толькі на яго частку ў 92,6 млн «кубоў». Прычым, калі летась мы плацілі за тысячы кубаметраў газу па 76 долараў, то сёлета (з улікам ільгот і падаткам на дадзены вартасці) — 136 долараў.

Прыблізна такое ж становішча і з электраэнергіяй. Нам устаноўлена 10-працэнтная скідка з цен. Але, калі ў 2006 годзе мы купілі кілават за 131 рубель, то зараз, з улікам ільготы — на 149 рублёў.

Што ж датычыцца цен на цэмент, то нам дазволілі падняць яе ўсёго на 17 працэнтаў у той час як рост энерганосбітаў прыму-

бываць бы існаваннем рынку, хоць, каб рынак той сапраўды існаваў, то і вытворцы цэменту спадышчы Каменка. У мінулым годзе Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва выдаткавала нам на будаўніцтва 13,4 мільярда, 6 мільярдаў мы пазычылі ў банку на набыццё абсталявання. Колькі дасць міністэрства сёлета — невядома. Мы прасілі з інавацыйнага фонду на гэты год 43 мільярды і хацелі б ад міністэрства большай падтрымкі, бо мы вымушаны зноў звяртацца ў банк і зараз афармляем пазыку на 10 мільярд рублёў. Перашкодзіла нашым першапачатковым планам і павышэнне цен на энерганосбіты.

— Якім чынам? Вы ж, відаць, цену таксама прапарэцыянальна паднялі.

— На ўнутраным рынку кантроль за ценамі на цэмент ажыццяўляе дзяржава.

— Ну, а экспарт? Можна ж кампенсаваць страты павышэннем цен на экспарт.

— А экспарт нам таксама абмежавалі — квотамі. Ды і цены там — не бязмежныя.

— Але ж буйным спажывоўцам абяцалі ўстанавіць ільготныя ценны на газ.

— Сапраўды такія льготы ўстаноўлены. Для нас закупачная цена на газ зніжана на 5 працэнтаў. Прычым не на ўвесь аб'ём спажывання, які сёлета складзе каля 160 млн кубаметраў, а толькі на яго частку ў 92,6 млн «кубоў». Прычым, калі летась мы плацілі за тысячы кубаметраў газу па 76 долараў, то сёлета (з улікам ільгот і падаткам на дадзены вартасці) — 136 долараў.

Прыблізна такое ж становішча і з электраэнергіяй. Нам устаноўлена 10-працэнтная скідка з цен. Але, калі ў 2006 годзе мы купілі кілават за 131 рубель, то зараз, з улікам ільготы — на 149 рублёў.

Што ж датычыцца цен на цэмент, то нам дазволілі падняць яе ўсёго на 17 працэнтаў у той час як рост энерганосбітаў прыму-

ЦЭМЕНТ БУДЗЕ!

У адпаведнасці з урадавай пастановай прадпрыемства «Крывячускіх вытворцаў цэменту» выходзіць на новыя рубяжы ў вытворчасці цэменту



Віктар ХАРСІК

НА ЗДЫМКАХ:

1. Генеральны дырэктар РУП «Крывячускіх вытворцаў цэменту» Мікалай Мікалаевіч Дудыка не толькі буйны арганізатар цэментнай вытворчасці. Ён яшчэ — вялікі знаўца культуры. Тэрыторыя прадпрыемства, заўсёды чыстая, вызначаецца летам рознакалерным дыяном кветкаў. Вакол заводскага радовішча сапраўды музей драўлянай скульптуры, гоняр якога — драўляны арол. Ён апудзіць на спілаваную тапалю і ўцяляе сабой перамогу добра над злом. Работнікі ганарца гэтым сімвалам. Есць арлы на Беларусі!
2. Галоўны інжынер Аляксандр Віктаравіч БАРАВІКОВ.
3. Начальнік цэха памолу цэменту Уладзімір Папонавіч БЕРАСНЕЎ, тленавіты кіраўнік. Ён вельмі падобны на сваіх папярэднікаў, якія рулівай працы ўздымалі некалі першыя цэментнай індустрыі.
4. Тэрыторыя прадпрыемства пераўтварылася ў будаўнічую пляцоўку. Завяршаецца ўзвядзенне апор для новай печы.
5. Дапамагаюць узводзіць новую печ будаўнічы ААТ «Салігорскпрамбуд». На здымку начальнік устаноўкі па прыгатаванні бетону Уладзімір РУБЧЭНІЯ (у цэнтры), машыніст падчы бетонна Аляксандр ФІЛІПОВІЧ і аператар Павел ЧАЧКО.
6. Намеснік начальніка транспартна-ўпакавання цэха Алег БЕЛЯНІКОВ гарантуе высокую якасць упакоўкі ў папярочнай тэры.
7. У транспартна-ўпакаванні цэха. Майстар змены Сяргей ЛАКШЫН (злева), насельнічкі палываўнай матэрыялаў Аляксандр КУЛІКОВ і Яўген ХРЭНОЎСКІ.
8. Ветэран прадпрыемства галоўны бухгалтар Ніна Фёдарэўна АНДРЭЙЧЫКАВА.
9. Аператар цэха памолу Максім ЛІСОЎСКІ.



2

шых да Беларусі рэгіёнах. Зараз расіяне прынялі праграму будаўніцтва даступнага жылля. Але яна вытворчасці цэменту не падамацавана. Напрыклад, каб выканаць гэту праграму ў Ціомскай вобласці, патрабуецца штогод 80 млн тон цэменту, вырабляецца ж яго ў вобласці куды менш. Новая заводна на вытворчасці цэменту будаваецца ў Расіі пераходзячы розныя біюрактарыяны пераходы. Так што экспертна складовая ў вытворчасці крывячускіх цэментнікаў яшчэ доўга будзе крывячускі даход.

Якасць іх выроба высокая. Яна адзначаецца не толькі сертыфіка-



6



7



8



3

— Але ці хопіць мелу ў Каменцы пад такі грандыёзны праект?

— Толькі разведаных запасаў мелу там на дзевяццаць гадоў. Геологі пастаянна праводзяць пошукі работы, залежы будучы павялічэння. З улікам неўсхваляванага яшчэ рэзервовага кар'ера мы ацэньваем запасы мелу ў радовішчы мінімум на дзевяццаць гадоў. Града яго залежы ад Крывячава цягнуцца да Касцюковіч і далей у Бранскую вобласць аж да Белгарада.

Адзначу, што ўмовы здабычы мелу з цягам часу мяняліся. Калі ў 1933 годзе быў пущаны наш завод, не было неабходнасці весці ўскрышчыныя работы — мел ляжаў амаль на паверхні. Аднак паступова залежы яго пачалі ісці ўглыб і сёння, для таго каб здабыць мелу да тэхналагічнай сыравіны, трэба зняць і адвесці ў адбываецца на 160—180 млн долараў, нас ужо наведвалі прадстаўнікі сучаснай выдомай фірмы «Polizium», аўстрыйскай фірмы «Аітес». Умовы па будаўніцтва агульнавядомыя, яны размешчаны на адным з сайтаў у Інтэрнэце. Галоўнае наша патрабаванне — нізка энергаёмкасць вытворчасці. Да таго ж мы хочам, каб пераможца ў гэтым тэндэры ўзяў на сябе клопат як па праектаванні завода, так і здачы яго «пад ключ».

— Кожны праекціроўшчык абгрунтоўвае свае лічбы. Есць суму ў 260 млн, каб пачаць прапануюць пабудаванне на 160—180 млн долараў, нас ужо наведвалі прадстаўнікі сучаснай выдомай фірмы «Polizium», аўстрыйскай фірмы «Аітес». Умовы па будаўніцтва агульнавядомыя, яны размешчаны на адным з сайтаў у Інтэрнэце. Галоўнае наша патрабаванне — нізка энергаёмкасць вытворчасці. Да таго ж мы хочам, каб пераможца ў гэтым тэндэры ўзяў на сябе клопат як па праектаванні завода, так і здачы яго «пад ключ».

«Будучына нашага прадпрыемства — перспектыўная, — кажа дырэктар. — Наперадзе — пашырэнне вытворчасці, засваенне новых тэхналогій. Ва ўмовах гарантываюцца збыту гэта надоўга забяспечыць дабрабыт калектыву. Стабільная работа дазволіць сілкаваць падаткам мясцовы бюджэт, а значыць, будзе развівацца і увесь Крывячускі раён.

Мы і надалей будзем клапаціцца пра тое, каб супрацоўнікі РУП «Крывячускіх вытворцаў цэменту» мелі магчымасць не толькі працаваць, а і развівацца гарманічна, з карысцю для сябе бавіць вольны час. Для іх і надалей будучы расчынены дзверы заводскага Дома культуры, бібліятэкі, стадыёна».

Віктар ХАРСІК